

М. САДКОВІЧ  
Е. ЛЬВОЎ

# ГЕОРГІЙ СКАРЫНА

ДЗЯРЖАўНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР  
МІНСК 1946

С-14

МІКОЛА САДКОВІЧ і ЕУГЕНІЙ ЛЬВО.

ЧИТ. ЗАЛ

20695

# ГЕОРГІЙ СКАРЫНА

КНІГА ПЕРШАЯ

КНИГА ДОЛЖНА  
ВОЗВРАЩЕНА Н  
УКЭР

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР  
Гэлакныя мастакай літаратуры  
Мінск 1946

20695

4014

ЧИТ. ЗАЛ

Проведено 190 р

## РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ

Усасільнай рукою тварэння  
Даю яму права існення.  
На уласнасць ваду і зямлю  
Душу яму так-жя даю.  
*Янка Купала—„Адвечная песня“*

Нечаканы і незвычайны ў такі часы туман нагналася з далёкага Балтыйскага мора. Над Вялікім возерам навісла шэрая імглістая дымка і, лена пакалыхваючыся, паплыла праз балотныя землі Спаскага манастыра. У гэтых часах, нібы па змове якой, задымілася возера Бярэзвіча, паплыла белая муць з Вусць-Дзісны, што каля Кацца-гарадка, і, паступова пашыраючыся, пасунулася на ўсход.

Праз ноч туман даюз да Полацка і, нібыта прышынены высокімі вежамі ягоных двух замкаў і моцнымі сценамі Крэмля, спыніўся. Горад зацягнула туманам. З круглай вежы верхняга замка вартавыя бачылі ў гэта ліпеньскае ранне 1504 года толькі пазалочаныя крыжы храмаў, якія, нібы мачты патануўшага карабля, узышаліся над белымі разгойданымі хвальямі. Праз гэтыя хвалі знізу даносілася самотнае бомканне царкоўнага звону, што склікаў парафіян на завутрань.

Людзі праз увесь дзень не выходзілі з хат, палілі свечкі і светачы, маліліся богу. Старыя ківалі галовамі і прадракалі благую зіму. Прымоўклі птушкі. Вылі сабакі. А туман усё гусцеў і, нібы цяжкючы ад гэтага, шчыльней прылягаў да зямлі. Надвечар з туману выплылі дахі дамоў, што стаялі на ўзгорках, але вуліцы ўсё яшчэ былі пустыя. Адзін божы блазан Анікей, як цень, блукаў па заціхнуўшым горадзе, біў у жалезіну, якая вісела на шыі, і жалобна раз-по-разу выгукваў:

— Белая хмара!.. Белая хмара! Усіх прыдушиць белая хмара—і пана і хама... Надышла часіна Анікея...

Бабы шчодра дарылі блазна і баязліва праводзілі яго да варот. Анікей браў падаянне і не дзякуючы плыў далей, зыбкім прывідам расплываючыся ў тумане. Яго манатонныя прычыты чуваць былі то там, то тут, па ўсім горадзе. пакуль на змяркенні два ваяводскія стражнікі не скапілі яго. Стражнікі пацягнулі блазна да вартавой вежы, але ўкінуць